

БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР

ным чортам, здольным прыносіць і няшчасце і шчасце — таму яго стараліся злавіць на Купалле, бо выпушчаны поўтым на волю, ён можа прынесці свайму збавіцелю багацце. Наогул К. успрымалі як начных духаў, што прыносяць людзям долю, нядолю, здароўе, хваробу, прыгажосць, брыдоту, нават смерць. У які дом заляціць К., там не забаве нехта памрэ. Калі К. сядзе на паддлётка, той перастане расці, а калі ўваб'ецца ў валасы — яны саб'юцца ў каўтун, калі сядзе на галаву — яна пакрыецца пархамі. Калі К. праляціць над кілой у быка — той пачне кульгаць, калі пад вымем у каровы, то ў яе прападзе ці сапсуеща малако, і тады яе трэба падкурваць разам з купальскім зёлкамі і самім К. («кін кінам»). Казалі, што К. могуць паўставаць у чалавечым абліччы або ператвараецца ў грошы, калі К. пакласці ў скрыню з безліччу дзірачак на трынаццаць дзён. У К. народ бачыў увасабленне душы чарапіка. Каб паўплываць на шкадліўцаў, лавілі К. і, абвязаўшы суравымі палатном і ніткаю, падвесівалі ў комін. Як будзе пятрэць К., выпетрае і вядзьмак і прыблажыць прасіцца вызваліць К. Здохне К., і ведзьмару прыйдзе канец. Памерлы чарапік пасля смерці таксама з'яўляўся ў выглядзе К. З дапамогаю гэтай істоты, лічылася, можна зрабіцца нябачным. Дзеля гэтага трэба было пасадзіць К. ў гаршчок, завязаць анучкаю з дзірачкаю, закапаць apoўначы ў мурашніку і бегчы з лесу, не азіраючыся, каб не пачуць кожановага крыку (бо, калі пачуеш, — памрэш). Праз сем дзён, калі гаршчок дастаюць, ад К. застаюцца толькі костачкі. З іх трэба выбраць кручик і вілкі і, узяўшы іх у рот, чалавек нібыта становіцца невідзімкаю. З гэтymі костачкамі была звязана і любоўная магія. Калі зачапіць кожановым кручиком дзяўчыну, яна адразу закахаецца; калі ж яна надакучыць — дастатковая адпіхнучы яе вілачкамі, і яна разлюбіць. Таксама, казалі, можна прывараражыць і хлопца, кололучы яго косткаю ў сэрца (гл. Любізник). Карчмары, каб прывабіць пітакоў, прыбівалі да сцяны К. Выкарыстоўвалі К. і ў якасці знахарскага сродку. Хворому на ліхаманку давалі на тры дні наsicць пад пахаю загорнутага ў анучку жывога К., пасля чаго трэба яго выпусціць, і ён, прыняўшы хваробу на сябе, занясе яе далёка ад чалавека. Ад радзімцаў (падучай) лячылі крывёю К.

КАЖАН. Жывёла К. шырока прадстаўленая ў міфалагічных вераваннях беларусаў. Згодна з нар. ўяўленнямі, у К. ператвараецца мыш, якая з'ела штосьці ў царкве або наогул асвячонае. За з'едзеную благавешчансскую прасвірку Бог зрабіў мыш К. — істотаю, што ўдзень не бачыць, а ўночы ловіць камароў ды мошак. Лічылі, што ў К. можа ператварыцца пацук, у якога ад старасці вырастоць крылы. К. называлі нач-

БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР

Па К. спрабавалі вызначыць і бліжэйшае надвор'е: калі К. хутка з'яўляліся пасля заходу сонца і ляталі дапазна, гэта абяцала ясную пагоду.

Lit.: Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 2. Жыцця адвечны лад. Мн., 1998. С. 231; Тоё ж. Кн. 3. Зімная дарога ў вырай. Мн., 1999. С. 114, 116–117, 134, 157, 269, 634.

Y.A. Vasilevich.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

